

---

# ИТОГИ И ФИНАЛ ОБЛАСТНОГО ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА «БЕЛАРУСЬ ОЛИМПИЙСКАЯ», ПОСВЯЩЁННОГО II ЕВРОПЕЙСКИМ ИГРАМ-2019



## ГЛАВНЫЙ ИТОГ

15 мая 2019 года состоялось итоговое заседание оргкомитета Областного литературного конкурса «Беларусь олимпийская», посвящённого II Европейским играм, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года. На рассмотрение жюри было представлено 98 работ от юных авторов из 12 районов Гродненской области. Ребята, их педагоги, родители постарались от души – в их художественных текстах и присланных фотоснимках отобразился яркий и величественный мир белорусского спорта; получила воплощение сила человеческого духа, воли к победе, любовь к Родине. Образом малой родины подчёркнуты региональные особенности как Гродненского спорта, так и литературных традиций Принёманья. Следует отметить главный итог единственного в Беларуси тематического литературного конкурса: состязание гармонично объединило в своей идее темы спорта и литературного творчества, патриотизм, здоровый образ жизни и духовный потенциал нашей молодёжи. Большинство из заявивших о себе юных литераторов не только в своих произведениях прославляют свою малую родину, её спортивные, олимпийские традиции, но и сами занимаются спортом, служат наглядным примером для своих сверстников и близких. Областной литературный конкурс «Беларусь олимпийская» стал ещё одним подтверждением тезиса о том, что здоровье нации – это не только физкультура и спорт, но и интеллект, творческое мышление, духовные ценности. Именно так было на Гродненщине испокон веков. Так на нашей благословенной земле будет всегда.

**Председатель  
Гродненского областного отделения  
ОО «Союз писателей Беларуси»,  
председатель жюри  
Областного литературного конкурса  
«Беларусь олимпийская»,  
поэтесса, прозаик, публицист  
Людмила КЕБИЧ**

ИТОГИ ОБЛАСТНОГО ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА  
«БЕЛАРУСЬ ОЛИМПІЙСКАЯ», ПОСВЯЩЭННОГО  
II ЕВРОПЕЙСКИМ ИГРАМ-2019

---

Узроставаая катэгорыя 7-11 год

**ПАЭЗІЯ**

**1 месца** – Чарнушэвіч Лізавета – 8 год, ДУА “Жупранская сярэдняя школа імя Ф.К. Багушэвіча” Ашмянскага р-на, за верш “В стране большого спорта”.

**2 месца** – Манукян Міранда – 6 клас, ДУА “Сярэдняя школа № 20 г. Гродна” за верш “Путь к вершине”.

**3 месца** – Галавач Уладзіслаў, 9 год, 4 ”В” клас ДУА “Гімназія № 7 г. Гродна”, за верш “Европейские игры”.

**3 месца** – Говар Арцём – 11 год, 5 ”Б” клас ДУА ”Сярэдняя школа № 11 імя генерала арміі А.І. Антонова” г . Гродна, за верш “Мой цір”.

**ПРОЗА**

**1 месца** – Майсюк Анастасія, 8 год, ДУА “Мілевіцкі вучэбна-педагагічны комплекс - дзіцячы садок - сярэдняя школа” Мастоўскага р-на, за эсэ “Цікавая сустрэча”.

**2 месца** – Мармыш Ксенія, 2 клас ДУА “Гожская сярэдняя школа”, за эсэ “О лучшем спортсмене Гожи”.

**2 месца** – Фёдараў Арсеній, 2 ”Б” клас ДУА “Сярэдняя школа № 3 г. Ашмяны”, за эсэ “Мечта не осуществляется в одно мгновение”.

**3 месца** – Урбановіч Раман, 8 год, ДУА “Сярэдняя школа № 22 г. Гродна”, за эсэ “Час яскравых перамог”.

---

---

## Узроставаая катэгорыя 12-15 год

### ПАЭЗІЯ

1 месца – Русецкая Марта, 7 клас ДУА “Сярэдняя школа № 39 г. Гродна”, за верш “Свята мастацкай гімнастыкі”.

2 месца – Сенкель Кацярына, 15 год, ДУА “Сярэдняя школа № 35 г. Гродна”, за верш “Байдаркі из Мостов”.

2 месца – Дыгун Сафія, 12 год, ДУА “Сярэдняя школа № 32 г. Гродна”, за верш “Елене Волчецкой”.

3 место – Календа Арцём, ДУА “Лелюкінскі вучэбна-педагагічны комплекс дзіцячы сад – сярэдняя школа” Іўеўскага р-на, за верш “Другім Еўрапейскім гульням”.

3 месца – Сямак Міхаіл, 12 год, ДУА “Вярэйкаўская сярэдняя школа” Ваўкавыскага р-на, за верш “Чемпион”.

### ПРОЗА

1 месца – Пейхарт Вікторыя, 13 год, ДУА “Сярэдняя школа №16 г. Гродна”, за эсэ “Мастацкая гімнастыка: характар, воля, прыгажосць”.

2 месца – Балбатун Валерый, ДУА “Сярэдняя школа № 40 г. Гродна”, за эсэ “Мае куміры”.

2 месца – Цыдзік Карына, 14 год, ДУА “Гудзевіцкая сярэдняя школа” Мастоўскага р-на, за эсэ “Покорители водной стихии”.

3 месца – Юркойць Канстанцін, 14 год, ДУА Варнянскі вучэбна-педагагічны комплекс яслі-сад – сярэдняя школа Астравецкага р-на”, за эсэ “Спортсмен Зуев”.

3 месца – Ярашэвіч Таццяна, 6 “а” клас ДУА “Гімназія № 2г. Гродна”, за эсэ “Спартыўная я, спартыўная мая гімназія, спартыўная мая краіна”.

---

---

## Узроставая катэгорыя 16-19 год

### ПАЭЗІЯ

**1 месца** – Кулікоўская Караліна, 11 ”Б” клас ДУА “Гімназія № 1 г. Гродна”, за верш “Три секунды Ивана Едешко” .

**2 месца** – Балтрушка Мікалай, 9 ”А” клас ДУА “Сярэдняя школа № 4 імя П.І.Батава г. Слоніма”, за верш “Чудесная новость” .

### ПРОЗА

**1 месца** – Огар Юстына, ДУА “Вучэбна-педагагічны комплекс Канвельшкія яслі-сад – сярэдняя школа”, за нарыс “Наша багіня” .

**2 месца** – Скепко Максім, ДУА “Сярэдняя школа №5 г. Ваўкавыска” , за эсэ “О силе богатырской на благо родины малой” .

**3 месца** – Шукеловіч Кацярына, ДУА “Навасёлкаўскі вучэбна-педагагічны комплекс яслі-сад-сярэдняя школа” Ашмянскага р-на , за нарыс “История о первом поражении” .

**3 месца** – Кулеш Яна – 16 год, ДУА “Гарадзечненскі вучэбна-педагагічны комплекс дзіцячы сад-сярэдняя школа” Навагрудскага р-на, за эсэ “Вечар. У кватэры цішыня.”

**Выказваем шчырую падзяку ўсім настаўнікам, якія падрыхтавалі юных аўтараў да ўдзелу ў конкурсе!**

---

Урачыстае мерапрыемства адбудзецца

**5 чэрвеня 2019 года ў 12 гадзін**

у Гродзенскім дзяржаўным абласным Палацы творчасці дзяцей і моладзі  
па адрасе: г. Гродна, Каложскі парк, 1.

**!** Просьба ўсіх названых вышэй пераможцаў прыбыць на ўрачыстую  
цырымонію ўзнагароджання.

Аўтары, якія занялі **першыя месцы**, павінны падрыхтаваць свае конкурсныя  
творы для чытання на мерапрыемстве (можна не на памяць).

Даведкі па тэлефоне: (80152) 60-20-22.

Шчыра дзякуем усіх, хто прыняў удзел у Абласным літаратурным конкурсе  
“Беларусь алімпійская” і жадаем далейшых творчых поспехаў!

**Аргкамітэт**



ПОСВЯЩЁННЫЙ II ЕВРОПЕЙСКИМ ИГРАМ-2019